

## Сяргей Шапран



...нішто не даецца так цяжка,  
як чорны хлеб праўды...

### «Прыкры твор»

*Старонкі кнігі «Васіль Быкаў. Гісторыя жыцьця  
ў дакументах, публікацыях, успамінах, лістах»*

Вясной 1967 г. Васіль Быкаў атрымае ліст ад намесьніка галоўнага рэдактара «Новога міра» Уладзіміра Лакшына: «В Вашей повести — большая нужда, хорошей прозы нет как нет. Коли придумаеце название — скорее сообщите, чтобы мы могли вставить его в издательские анонсы»<sup>1</sup>. Аднак пасля санкцыяванага ЦК разгрому ў друку «Мёртвым не баліць» пісьменнік працуе няшмат, ва ўсялякім выпадку напіша ў ліпені 1967 г. у лісьце да Еўдакіі Лось: «А я — трошкі пішу. Але мала. Няма настрою. А далей — пажывем, пабачым»<sup>2</sup>. Магчыма, пра тое ж напіша Быкаў і Ю. Бондараву, паколькі атрымае ад яго ліст з пытаннем: «Как ваш роман? Все-таки думаю, что будет он интересен и свеж при всех условиях, несмотря на

*Працяг.  
Пачатак  
у № 6 (25)  
і № 1 (26).  
Часопісны  
варыянт.*

<sup>1</sup> На штэмпелі — 24.4.1967 г. Дзяржаўны музей гісторыі беларускай літаратуры. КП 10735/797.

<sup>2</sup> Беларускі дзяржаўны архіў-музей літаратуры і мастацтва (далей — БДАМЛіМ). Ф. 141, воп. 3, адз. зах. 122, арк. 2.

настроение ваше. Более того — вы не умеете писать посредственно и ординарно».<sup>1</sup> Сапраўды, 22 чэрвяна таго ж году другі намеснік рэдактара «Нового мира» — Аляксей Кандратовіч зрабіў такі запіс: «В пятницу был Быков. «Пишется с трудом...» Это я уже слышу от него не в первый раз. В стол он тоже не привык писать. «Кто такой Пилотович?» — спросил я его. «Они все одинаковы как отштампованы. В искусстве, конечно, ничего не понимают». (Сколько раз и кто только не возмущался: «Он же ничего не понимает в литературе, а руководит ею». Вот совсем недавно писал о том же Ростропович в своем письме в защиту Солженицына. Наивные все мы люди! Они и не должны ничего понимать. Не должны, в том-то и дело. Ведь если станут что-то кумекать, перестанут руководить. А тогда зачем они? Литература и искусство ни в каком, решительно ни в каком, даже общественном руководстве не нуждается [...])».<sup>2</sup>

Але ў хуткім часе Быкаў «за кароткі час, можа, за месяц, піша невялічкую аповесьць, названую «Праклятая вышыня»<sup>3</sup>, у лістападзе 1967 г. — менавіта так пазначана ў аўтографе і машынапісе першага варыянту аповесьці.<sup>4</sup>

«З той прычыны, што крытыка «Мёртвым не баліць» не заўсёды была строга аб'ектыўнай і таварыскай, Васіль Быкаў не адразу зразумеў і прыняў яе. Аповесьцю «Праклятая вышыня» ён пачаў своеасаблівую палеміку са сваімі апанентамі. Дабіраючы новыя прыклады з франтавога жыцця, пісьменнік паспрабаваў у гэтым творы аргументаваць беспадстаўнасць закідаў наконт таго, нібы сахноўшчына — ілюзорная сіла, ледзь не прыдуманая самім аўтарам».<sup>5</sup>

Сам Быкаў прыгадваў: «Гэта ўсё муляў у съвядомасці той выпадак вясны сорак чацвёртага году на фронце. Думалася, там ёсьць штосьці новае, што можна выкарыстаць, прынамсі ў літаратуры. Хаця новае — вельмі адноснае разуменне, тое, што я меў на мэце, даўно стала банальнасцю ў нашым жыцці, удоўж і ўпоперак пранізаным тымі самыми «органамі». Але напісаўшы, завагаўся, ці варта друкаваць? [...]»

Найперш я завёз аповесьць у Менск, перадаў Пімену Панчанку. [Калі аповесьць была надрукаваная, галоўным рэдактарам «Маладосці» быў ужо А. Асіпенка. — С. III.] Пімен быў заклапочаны, — мае аповесьці, падобна, началі пагражаць ягонаму рэдактарству ў «Маладосці». Сказаў: добра, калі б падтрымаў «Новый мир». Але ж для «Нового мира» трэба перакласыці, а перакладчыка ў мяне не было. Тады Пімен кажа: зрабіце падрадкоўнік, а перакладчыка яны самі знайдуць. [...]】

Так і зрабіў — перапісаў тэкст больш-менш па-расейску. Знарок не шліфуючы, ня дбаючы пра стыль, адно клапаціўся пра сэнс. Нейкай аказіяй адправіў рукапіс у Москву. Праз дужа кароткі час патэлефанаваў Кандратовіч — трэба прыехаць».<sup>6</sup>

Але, думаеца, спачатку Быкаў адправіў аповесьць у «Новый мир» усё-такі на беларускай мове — на карысыць гэтага съведчаць наступныя лісты з «Нового мира»:

11 октября 1967 г.

Дорогой Василий Владимирович!

Прошу извинить мне столь медленное чтение. Во-первых, у меня очень трудно все складывается с чтением вообще, — и писать надо, и читать то, что в номер, и голова подчас отказывает... Во-вторых, Вашу повесть я читал медленно, т. к. язык мне все же чужой...

Повесть мне понравилась.

<sup>1</sup> З ліста ад 19 ліп. 1967 г. Хатні архіў В. Быкава.

<sup>2</sup> Кондратович А. Новомирский дневник (1967-1970). М.: Советский писатель, 1991. С. 54.

<sup>3</sup> Быкаў В. Доўгая дарога дадому. Мн.: ГА БТ «Кніга», 2003. С. 264.

<sup>4</sup> БДАМЛіМ. Ф. 165, вол. 1, адз. зах. 2, арк. 69.

<sup>5</sup> Буран В. Васіль Быкаў: Нарыс творчасці. Мн.: Мастацкая літаратура, 1976. С. 152-153.

<sup>6</sup> Доўгая дарога дадому. С. 264-265.

Я убежден, что не ошибаюсь, когда представляю себе содержание повести очень человечным да и свежим, интересным, если говорить о военной литературе, — я такого не встречал. Здесь чужой мне язык, мне кажется, нисколько не помешал и я все понял и почувствовал правильно.

Конечно, труднее судить о форме, о том, как написано, о языке, стиле... Однако меня не покидало ощущение, что повесть [...] написана строго, сдержанно, в манере, я бы сказал, жестокого реализма... Так мне кажется, хотя и не знаю я всех тонкостей и прелестей белорусского языка.

Обо всем этом я рассказал Анне Самойловне и Алексею Ивановичу<sup>1</sup>. Решено, что повесть надо перевести и читать дальше. И Анна Самойловна и Алексей Иванович считают, что переводить Вы должны сами, что лучше редактировать Ваш, пусть близкий к подстрочнику, перевод, нежели чужой ремесленный. Я думаю, что это так.

Кондратовичу я довольно подробно рассказал содержание повести, он понимает, что публикация ее связана со многими трудностями, но тут уж ничего не поделаешь... Литература дело нелегкое. [...]

Искренне уважающий Вас —  
Еф. Дорош<sup>2</sup>.

Москва, 20 октября 1967 г.

Дорогой Василий Владимирович!

[...] Все же, я думаю, — да и Анна Самойловна так считает, и Хитров<sup>3</sup>, — что перевод Ваш<sup>4</sup> должен быть типа подстрочника. [...] Такой перевод, во-первых, даст больше редактору, который, в значительной степени, будет и переводчиком, — у нас таковой имеется, он и согласие уже дал, это — Евгений Николаевич Герасимов. Во-вторых, что тоже важно, рукопись мы получим скорее. Следовательно, независимо от того, что я писал в первом письме, готовьте подстрочник, причем в сроки, какие для Вас возможны, и да поможет Вам в этом Бог. [...]

Искренне уважающий Вас —  
Еф. Дорош<sup>5</sup>.

15 декабря 1967 г.

Дорогой Василий Владимирович!

Повесть Вашу прочитали: Анна Самойловна, Алексей Иванович, Михаил Николаевич и Владимир Яковлевич<sup>6</sup>. Все согласились в том, что печатать ее будем, видимо, как сказал мне только Владимир Яковлевич, в третьем или в четвертом номере. Сразу же после Нового года мы пригласим Вас в Москву, чтобы обсудить вместе с Вами некоторые, имеющиеся у читавших, соображения, — замечаний вообще-то немного.

Привет Вам от всех вышепоименованных.

Искренне уважающий Вас — Еф. Дорош. (Хатні архіў В. Быкава.

<sup>1</sup> Г. С. Берзэр — старши рэдактар аддзела прозы, А. І. Кандратовіч — намесьнік галоўнага рэдактара часопісу «Новый мир».

<sup>2</sup> Ефім Дораш — загадчык аддзела прозы.

<sup>3</sup> М. Хітроў — адказны сакратар «Нового мира».

<sup>4</sup> В. Быкаў прыгадваў: «Твардоўскі адзначыў пэўны новы нюанс у распрацоўцы на новай тэмі, але сказаў, што надрукаваць аповесць для яго — абавязак. Вось толькі пераклад... Хто зробіць пераклад? Лакшын сказаў, што пераклад мог бы зрабіць Дудзінцаў, нядайна раскрытыкаваны за раман, ён сядзіць бяз працы. Твардоўскі зірнуў на яго з дакорам: «Ага, значыцца, так: аўтар Быкаў, рэдактар Твардоўскі, перакладчык Дудзінцаў? И вы хочаце з таким трывё надрукаваць аповесць?» (Доўгая дарога дадому. С. 265-266).

<sup>5</sup> Хатні архіў В. Быкава.

<sup>6</sup> Г. С. Берзэр, А. І. Кандратовіч, М. М. Хітроў і намесьнік галоўнага рэдактара «Нового мира» У. Я. Лакшын.

Што ж датычыцца «пэўнага новага нюансу», які адзначыў у аповесьці Твардоўскі, дык Аляксандр Трыфанавіч пісаў аўтару:

2 фэбруяра 1968 г.

**В. БЫКОВ. ПРОПАЩАЯ РОТА**

1. Безусловность знания «нижнего слоя войны» — конкретики, доступной только тому, кто сам там был, в той шкуре и т. д., несравнимо не только с прозой Симонова, но даже, к примеру, и Бакланова, который тоже «сам там был».

2. И это не просто знание, доступной ценой личного опыта вся кому, но знание, художническое, память на все художническая.

Прекрасны моменты подтягивания отстающих на трудном, погибельном марше «ротной колонны» (эпизод «это не вода, это — водка»); чтение карты ротным под мокрой плащпалаткой) воодушевление перед боем, сулящим удачу.

«Детали» боя: «Очередь обвальным грохотом разорвала ночную тишину, красноватые отблески от ствола лихорадочно затрепетали на бруствере, в траншее сыпануло горстю горячих вонючих гильз».

3. Прекрасные портреты ротного Ананьева, взводного Ванина, даже Пилипенко, хотя в нем кое-что уже в традиции комического «хохла». Только задуман «благоразумный» и «идейно-выдержаный» Гриневич. Обаятелен сам «ординарец», от лица которого ведется рассказ.

4. Но на нем именно *слымываются* чудесный реализм повести и переходит в «романтизм» того же толка, что и во второй части «Мертвых» (доведение до явного не-правдоподобия черт преданности ординарца ротному и привязанности его к роте: не ординарец, а автор забывает, что у того жестокая рана, которая не только не могла утихнуть за ночь в холодной траншее, но, должно быть, довела бы его до беспамятного состояния. Если бы Васюков не «принимал решения» остаться в роте, а просто был бы понужден обстоятельствами к тому — его прощание с ротой было бы еще сильнее).

5. Эпизод с обменом пленного немца на Чумака сложен, богат множеством оттенков содержания, но еще не самые необходимые слова там найдены (в размышлении Васюкова).

6. Нельзя свести вдруг все к тому, что Цветков, по-видимому, секстот.

И дальше — проторенная, но, в сущности, никуда не ведущая дальше еще одного свидетельства о жестоком ужасе войны «для своих».

7. Отчаяние и безысходность судьбы «пропащей роты». Здесь автор пренебрег возможностями, которые таятся в причудливости поворотов военной судьбы, когда вдруг то, что больше всего томило ответственностью и страхом, оборачивается самым благополучным образом (как и наоборот). При этом автор не обязан был бы из любого «причудливого» оборота делать благополучный конец повести, — он мог оставить на месте весь трагизм и т. д.

Необходимо это додумать.

А. Твардовский.(ДМГБЛ. КП 10735/799.)

Пазыней, адказываючы на пытанье, ці была ў «Новом мире» «редакторская экзекуция», Васіль Уладзіміравіч скажа: «Понятно, что и там при редактировании старались убрать многие острые моменты, чтобы не раздражать цензуру, не вызывать дополнительно придирок, чтобы не цеплять начальственный взгляд в инстанциях. Но все-таки три повести в «Новом мире» Твардовского — «Мертвым не больно», «Атака с ходу» и «Круглянский мост» — были напечатаны с наименьшими издержками.

<sup>1</sup> Быков В. Под знаком перемен // Литературная газета. 1989. 18 янв.

<sup>2</sup> Доўгая дарога дадому. С. 266.

<sup>3</sup> Хатні архіў А. Адамовіча

«Круглянскій мост» — совсем без купюр. «Атака с ходу» потеряла авторское название: на белорусском языке повесть известна как «Проклятая высота», но «проклятая» — уже какой-то негатив, и в редакции решили дать ей нейтральное название, которое, по-моему, просто плохо».<sup>1</sup> И ў другі раз: «Мусіць, тое мне найбольш не спадабалася, але я ўжо ведаў, што тут надта патрабавальна адносяцца менавіта да назвы. Таго ад іх вымагае палітыка. А там, дзе палітыка, там няма мейсца ні густу, ні нават логіцы».<sup>2</sup> А яшчэ раней, у верасьні 1968 г. Быкаў пісаў А. Адамовічу: «...стоіт ли жалеть о «Н[овом] М[ире]», который вольно или невольно, но умеет уродовать и ломать произведения, в нем печатаючися, не хуже, если не лучше многих других журналов. Как это они сделали с моей повестью, в смысле которой не могут разобраться теперь даже отличные писатели-фронтовики, как, например, В. Астафьев. Но что ж, кто застрахован от неудачи?»<sup>3</sup>.

Што ж датычыцца абмеркаваньня «Праклятай вышыні» ў «Маладосці», дык нейкае ўяўленыне аб тым можна зрабіць, сыходзячы з наступнага дакументу:

#### ПРАТАКОЛ

паседжання рэдкалегіі часопіса «Маладосць»

ад 12 сакавіка 1968 г.

Парадак дня:

1. Абмеркаваньне аповесыці Васіля БЫКАВА «Праклятая вышыня»

ПРЫСУТНІЧАЛІ: А. Аспенка, В. Быкаў,  
М. Аўрамчык, Г. Бураўкін, В. Зуёнак,  
А. Савіцкі, М. Странцоў, В. Палтаран,  
Н. Крыжаноўская, І. Грамовіч, С. Кухараў,  
Ул. Нядзьведскі, І. Раманоўскі.

#### ВЫСТУПЛІ:

*Аспенка:* Члены рэдкалегіі чыталі першы варыянт аповесыці. Цяпер Быкаў даў другі варыянт, грунтоўна дапрацаваны.

*Бураўкін:* Аповесыць мне спадабалася. Вельмі хораша, больш тонка, чым у іншых рэчах, выпісаны харектары. Шматгранна раскрываюцца людзі. Другі варыянт больш прыймальны, больш спакойны. Хацелася б нейкага штрышкі да харектару камандзіра: чаму ён вядзе роту ў апошнюю атаку. Яшчэ больш варта было б абгрунтаваць гэтае рашэньяне. Аповесыць трэба абавязкова друкаваць.

*Аўрамчык:* Чытаў я аповесыць з цікавасцю. Прыйомнілася сваё перажытае. Чалавек глубока паказаны. Матывіроўка апошняга рашэння камандзіра, па-моіму, ёсьць: рота ў безвыходным становішчы, немцы іх абавязкова разгромяць.

*Грамовіч:* Я чытаў першы варыянт. Да сotай старонкі заўваг у мяне не было. Ні ў падзеях, ні ў вобразах ніякага фальшу няма. Захапляецца і камандзірам, і нампалітам. Рота, сапрауды, вайсковая сям'я і ў ёй бываюць вырадкі.

А вось з сotай старонкі пачынаюцца пярэчаныні. Дзеяньні Ананьеві не вынікаюць з яго харектару. Пачынаеш сумнівацца ва ўчынках. Аповесыць варта было кончыць так: рота ўстала і ідзе ў атаку. Не патрэбны былі ваганыні ардынарца, сцэна з Пулькай. Трэба чысьціць мову. А ўвогуле я віншую В. Быкаву з гэтай рэччу.

*Савіцкі:* Чытаючы аповесыць, я думаў аб вялікай адказнасці пісьменніка, які піша аб вайне. Мне не падабаюцца загалоўкі — ні першы, ні другі. Ня згодзен з другой атакай. Матывіроўка няясная. Раздвойваецца натура камандзіра. Другая прэтэнзія: такога нампаліта, як Грыневіч, я не прызнаю. Камісар павінен сказаць сваё ращучас слова аб задуме камандзіра. Павінна быць сутычка. У другім варыянце Быкаў крыху праясьніе ўчынкі. Але трэба акцэнты больш пэўна расставіць.

*Странцоў:* Аповесыць мяне задавальняе з розных бакоў. Матывіроўку другой атакі я знаходжу больш.

*Савіцкі:* Прабач, Міша, але трэба яшчэ вызначыць, якога году падзеі апісваюцца. У 43-м ці 44-м камандзір так бяздумна не павядзе ў атаку.

*Стральцоў:* Матывы: маральную вышыню павінны ўзяць, затым абмен палонных. Гэта ж усё прычыны. Не павінен нампаліт так ужо дыктуваць камандзіру, як гэтага хоча Савіцкі. Грыневіч — тактоўны, чалавечны.

*Зуёнак:* У новай аповесыці Быкаў, як ніколі раней, грунтоўна выпісаў характары. Другі варыянт у параўнаньні з першым дае ясныя матывіроўкі апошняй атакі. Адна з іх у тым, што Ананьеў зразумеў: адступаць з лагчыны некуды, усе адыходы немцамі ўзяты пад абстрэл (выпадак з Грыневічам — доказ гэтаму). Ёсьць і іншыя матывы: падыход батальёнаў, якія разгортваюцца спадзеючыся, што вышыня наша і г. д. З Цьвятковым трэба тое-сё падкараціць: гэта проста мастацкі тып, хай ён і будзе такім да канца.

*Асіпенка:* Першае — як нідзе раней у аповесыці выпісаны характары. Паказаны трудзяга-камандзір, сумленны афіцэр. Тут і новы падыход да тэмы бачыцца. У першым варыян্�цы парушалася логіка развязвіцца харектару. У другім варыян্�цы Быкаў знайшоў зусім правільную матывіроўку. Нельга шукаць адну прычыну другой атакі. Іх шмат, хоць, можа, некаторыя не зусім акрэслены. Яны па краплі напаўнялі гэтую чашу. Гэта чаша пачуццяў. Узялі вышыню (гонар будзе!). Потым абмен палонных, потым Цвяткоў раскажа. Але самае галоўнае — яны ж павінны быць на паўстанку. А тут жа падходзяць батальёны — немцы ж па іх удараць. Трэба яшчэ раз атакаваць. Але трэба тут больш акрэсліць абстаноўку.

Думаю, што рэч гэтая будзе цікавая і для чыгачоў, і для творчасці Быкава.

*Быкаў:* Наконт адарванасці роты. Гэта была рота аўтаматчыкаў, а таму — асобая. Яна дзейнічала па загаду камандзіра палка на асобных напрамках. Я ня бачу прычын, чаму многія думаюць, што рота ідзе на авабязковую пагібелль. Шмат было выпадкаў, калі ў больш цяжкіх абставінах хадзілі ў атаку. Таму і тут была проста яшчэ адна спроба выбіць. А прыехаў бы Сырамятнікаў, дык так бы папёр Ананьева ў атаку. Рана ці позна трэба было ісці на вышыню.

**ЗАЎВАГА:** У сувязі з хваробай Пімен Панчанка не прысутнічаў на рэдкалегіі, але перадаў па тэлефоне свой станоўчы водгук на аповесыць<sup>1</sup>.

Між іншым, было некалькі варыянтаў назвы, у тым ліку «Пропашная рота» — менавіта пад такой назвой аўтар адаслаў у «Новы мир» падрадкоўны пераклад<sup>2</sup>. Падчас жа пленуму праўлення СП БССР, які адбудзеца 25 лістапада 1966 г., Але́с Асіпенка скажа, што Быкаў дае часопісу «Маладосць» свой твор «Атака на сывітаныні»<sup>3</sup>. Пад гэтай жа назвой у студзені 1967 г. першы сакратар праўлення СП БССР Максім Танк ад імя сакратарыята праўлення просіць уключыць новую быкаўскую аповесыць у план выдання ў 1969-1970 гг. у маскоўскім выдавецтве «Советскій пісатель»<sup>4</sup>.

Дарэчы, пакуль аповесыць яшчэ не апублікаваная (адпаведна крытыка і ваенныя не пасыпелі яе зганьбіць), праўленыне СП БССР у маі 1968 г. у адказ на прапанову «Леніздата» выдаць да 50-годдзя Беларускай ССР зборнік «Белорускія павесті» рэкамендавала ўключыць разам з аповесыцямі Я. Брыля, А. Васілевіч, А. Кулакоўскага, У. Паўлава, І. Шамякіна і новы твор В. Быкава<sup>5</sup>. Напрыканцы кастрычніка таго ж году перакладчык Павел Кабзарэўскі паведамляе Быкаву: «Ваша павесть «Атака с хода» включена в сборник «Белорускія павесті», но весь

<sup>1</sup> БДАМЛіМ. Ф. 37, вол. 2, адз. зах. 19, арк. 1-3.

<sup>2</sup> Там жа, Ф. 165, вол. 1, адз. зах. 17, арк. 1.

<sup>3</sup> Там жа, Ф. 78, вол. 1, адз. зах. 146, арк. 22.

<sup>4</sup> Там жа, Ф. 78, вол. 1, адз. зах. 159, арк. 191-192.

<sup>5</sup> Там жа, Ф. 78, вол. 1, адз. зах. 170, арк. 61.

<sup>6</sup> Там жа, Ф. 31, вол. 2, адз. зах. 265, арк. 5.

<sup>7</sup> Там жа, Ф. 78, вол. 1, адз. зах. 170, арк. 114.

сборник еще полностью не сформирован»<sup>6</sup>. Аднак у лістападзе сакратар праўлення СП БССР Іван Шамякін напіша ў лісьце на імя галоўнага рэдактара «Леніздата» Д. Хранкова: «Мы глубоко благодарны Вам лично, издательству за решение выпустить книгу белорусских повестей. Но Вы отлично знаете, что это нелегко сразу, с одного захода, составить такую книгу. Мы ставили задачу представить лучших наших писателей, работающих в жанре романа и повести, и вещи, получившие наибольшее признание у нас, в республике.

Видимо, мы не подумали, что собранные в одной книге, они придадут ей несколько пессимистическое звучание. Секретariat нашого Союза согласен с Вашим замечанием». И ў выніку многія аповесыцы прапануецца замяніць, у тым ліку і «Праклятую вышыню» — на «Альпійскую баладу»<sup>7</sup>.

І ня дзіўна. Упершыню аповесыць будзе надрукаваная ў 1968 г. у «Маладосці» (№ 5) і ў «Новом міре» (№ 5; пер. аўтара). Мяркуючы па дзёньніковых запісах А. Кандратовіча, менавіта пра «Атаку з ходу» гаворыць у маі 1968 г. Твардоўскі: «Ставьте Быкова. Есть такой закон — ругают через одно произведение. С Казакевичем, например, так было. Это неважно, что ругают или будут ругать. Дали бы напечатать. А потом пусть что хотят, то и говорят. Так мы теперь живем». Ужо ў чэрвені Кандратовіч занатоўвае: «С Быковым тянут. Видимо, повесть пошла по цепочке вплоть до ЦК. Это теперь обычная манера». Аповесыць выходзіць у «Новом міре», як мяркуе Кандратовіч, «в виде откупного» з боку Галоўліта<sup>1</sup>.

Значна пазней Л. Лазараў заўважыць, што «Атака с ходу» — одна из самых сложных быковских вещей, разыгрывающаяся здесь драма не лежит на поверхности, она обнаруживает себя то в каких-то деталях, то в двух-трех репликах, но в ней скрытый «нерв» случившегося, многое в поведении героев объясняет она»<sup>2</sup>. А яшчэ ў той час Юрый Бондараш напіша Быкову: «...хочу сказать Вам, что повесть очень хороша, отлично написана, с обнаженными нервами, повесть «Быковская» — ни одной фальшивой нотки, ни одной искусственной ситуации, ни одного прямолинейного характера, ни одного всхлипа, как говорят. Ананьев, Пилипенко, Чумак — прекрасны и так правдивы, что просто хочется обнять Вас: это сама жизнь, само то время, сама пехота-матушка, сама война.

Весь чытаецца взахлеб, хотя нет ни любовной лініі, «ни игры» на эмоциях — все держится на характеристах и особенно на характере Ананьева, который просто превосходен!»<sup>3</sup>.

Тое ж меркаванье падтрымае і Грыгорый Бакланаш: «Прочел я с огромным удовольствием твою повесть, честную, точную, достоверную от начала до конца, за что ей, видимо, досталось в период подготовки к печати. Не знай я, что она сокращена несколько, я, может быть, и не заметил бы этого, т. к. повесть и сейчас хороша, волнует очень. Но, зная, думаю, что была она еще лучше.

С месяц назад мне тут звонили из «Літературки», прося написать нечто сугубо теоретическое. Вместо этого пенсионерского занятия предложил я им написать рецензию на твою повесть. Как видно, и не чешутся, хотя я и напомнил им один раз»<sup>4</sup>.

Насамрэч крытыка «чесалася» — пасля публікацыі «Праклятай вышыні» аўтар і яго твор адразу трапляюць пад удар. «Начальнік Галоўпалаітуправління арміі генерал Еліашаў называў аповесыць паклённіцкай, савецкая прэса выкryвала і аўтара,

<sup>1</sup> Кондратович А. Новомирский дневник (1967-1970). С. 240, 241, 260.)

<sup>2</sup> Лазарев Л. Василь Быков: Очерк творчества. М.: Художественная литература, 1979. С. 90.

<sup>3</sup> Хатні архіў В. Быкова. На штэмпелі — 11.09.1968 г.

<sup>4</sup> З ліста ад 20 верас. 1968 г. Хатні архіў В. Быкова.

<sup>5</sup> Клейн Б. Недагаворанае: Рэзьдэльы з успамінаў // Дзеяслово. 2004. № 10 (3). С. 189.

<sup>6</sup> Быков В. В железной раковине // Літературная газета. 1990. 4 апр.

<sup>7</sup> Сурин В. Серьезная неудача // Советский воин. 1968. № 19. С. 28.

і тых, хто яму спрыяў»<sup>5</sup>. Сам пісьменнік успамінаў: «В самую пору застоя, когда за некоторые публикации на автора этих строк обрушилась зубодробительная критика партийной и военной печати, когда любое партийное мероприятие в Гродно, чemu бы оно ни посвящалось, сводилось в итоге к излюбленной теме проработки Быкова за его «клевету на героизм Советской Армии в годы Великой Отечественной войны», — в такой обстановке я не тешил себя надеждой на чье-либо заступничество. Но Карпюк заступился. С трибуны одного из партийных активов он выразил дерзкое недоумение: почему генерал Епишев вмешивается в литературу? («Если он генерал, то пусть командует войсками, а с повестями Быкова должны разбираться критики».) Разумеется, я был благодарен Карпюку за его заступничество, хотя и не отдавал себе отчета, чем оно может обернуться для нас обоих»<sup>6</sup>.

Пра новую быкаўскую аповесьць катэгарычна скажуць: «Серьезная неудача». Прычым яе аўтара зноў жа бяруцца крытыкаваць перш за ўсё людзі ваенныя, якія заяўляюць: «Так не воевали!» Да прыкладу, палкоўнік Сурын пісаў: «Опыт советской литературы свидетельствует о том, что тема великой битвы нашего народа и его армии с фашизмом может быть решена только как тема героическая, как тема всенародного подвига. Малейшее отклонение от этого творческого принципа неизбежно приводит к серьезным неудачам и провалам. Об этом говорит еще раз и последнее произведение В. Быкова»<sup>7</sup>. Удзельнік Вялікай Айчыннай вайны Абрамаў лічыў, што «в новом произведении В. Быкова повторяются раскритикованные в свое время мотивы из повести «Мертвым не больно»: фатальная обреченность человека на войне, ограниченность наших командиров. Автор искусственно сгущает обстановку, придавая ей предельно трагическое звучание. [...] Таким образом, в осмыслении военных событий, связанных с периодом наступления наших войск В. Быков остался на своих старых позициях. В повести «Мертвым не больно» мы видели раздавленных, буквально размазанных в грязи войны мятущихся людей, гибнувших, по мнению В. Быкова, лишь из-за произвола начальников и командиров. И в новом произведении автор стремится убедить читателя, что люди гибли на войне не во имя победы над врагом, а в результате необдуманных действий командиров. Думается, что В. Быков показывает минувшую войну весьма искаженно, с позиций, противоречащих реальной действительности, принципам социалистического реализма»<sup>1</sup>. У сваю чаргу крытык Броўман глыбакадумна заўважаў: «Нет, что ни говорите, а предвзятая схема явно победила здесь художника. Он пошел проторенным путем: ведь на его страницах мы уже не раз встречались с такими же унылыми, серыми политработниками, сотрудниками штабов, прокуратуры, да и офицерами вообще. Между тем хотелось бы увидеть движение писательской мысли, а не сконструированные процессы жизни, и хотелось бы ощутить его стремление к познанию реальных характеров военных людей. [...] Схема, однажды созданная им самим [В. Быковым. — С. III.],очно держит художника в плену. [...] В повести «Атака с ходу» происходит на наш взгляд, топтанье одаренного мастера на одном и том же месте. Как в его обрисовке отступали, так и наступают. Не выросли командиры и политработники, не стали более зрелыми и солдаты, ничего не изменилось по сравнению с тяжелыми днями начала войны. Все застыло, одеревенело. Не совершает поступательного художественного движения и сам автор. Вот уж поистине повторение пройденного! А от этого ни читателю, ни писателю, ни искусству в целом никакого выигрыша! Накануне двадцатипятилетия со Дня победы [...] хочется найти в

<sup>1</sup> Абрамов И. Еще раз о повести «Атака с ходу» // Красная звезда. 1968. 17 окт.

<sup>2</sup> Бровман Г. Открытие нового или повторение пройденного // Знамя. 1969. № 3. С. 222-223.

<sup>3</sup> Буран В. Творчество Василя Быкова: Становление художественной индивидуальности писателя. Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата филологических наук. Минск: Ин-т литературы им. Я. Купалы АН БССР, 1968. С. 18.

художественной прозе не только эмпирические наблюдения и описания отдельных фронтовых происшествий, но и синтетические масштабные обобщения, выходящие, может быть, за пределы взводной траншеи или окопа одиночного бойца. Появившиеся за последние годы мемуары военачальников и рядовых участников войны расширили наш кругозор, обогатили нас множеством сведений и фактов, мимо которых не может пройти и художник, если он требовательно относится к воссозданию подлинной правды событий, потрясших человечество. [...] Нельзя игнорировать живое движение литературы, в том числе исторической и документальной, не обращая внимания на поток свежей достоверной информации о людях и событиях, на растущую требовательность читателя, на его жажду новых постижений, и как ни в чем не бывало привычными приемами продолжать изложение деталей оконной микроправды...»<sup>2</sup>.

Адначасова Васіль Буран, пішучы дысертацыю па быкаўскай творчасці, зробіць выснову: «Абсолютизация «правды факта», недооценка диалектики общего и частного сказалась в какой-то мере и в повести «Проклятая высота» (1968). Автор показал частный случай — гибель роты в ходе нашего наступления, но не обнажил главную тенденцию войны, не прояснил концепцию повести. В результате нарисованная им картина героизма воинов лишилась идейной глубины, а трагическая коллизия, положенная в основу произведения, обернулась своей негативной стороной.

Эти идеально-эстетические просчеты показывают, насколько процесс становления творческой индивидуальности Быкова, будучи связанный с живой диалектикой художественного освоения действительности, с углублением и усложнением проблематики творчества, является сложным и противоречивым, как важны для художника — каким бы талантливым он ни был — социально-мировоззренческая зоркость, выверенность идеально-эстетических критериев, как с углублением и усложнением проблематики творчества возрастает гражданская ответственность писателя»<sup>3</sup>.

Быкава крытыкуюць паўсяоль, у тым ліку і ў Менску. «...сакратар ЦК КПБ С. Пілатовіч, тады галоўны куратар ідэалогіі ў рэспубліцы, даручыў падручным прыняць заходы, каб гэтую «ідэалагічную дыверсію» [аповесьць «Проклятая вышыня». — С. Ш.] сурова асудзіў беларускі друк. Аднак знайшоўся ў Беларусі ці не адзіны пісака, што падахвоціўся запатрабаванае выкананць, — рэдактар «Мінскай праўды» І. Агееў. Ён напісаў і надрукаваў у сваёй газете [...] артыкул «Проклятая вышыня»... «Пралапашчая рота»... Прыврэз твор». Ніхто з крытыкаў-прафесіяналau на цэкоўскі трубны кліч не адгукнуўся. Рэдактару «ЛіMa» Нічыпару Пашкевічу было патэлефанавана, каб агееўскі опус перадрукаваў: маўляў, сваё «ЛіM» не падрыхтаваў, дык хай дасыць плошчу чужому. Пашкевіч быў цвёрдым арэшкам, адгаварыўся. Перадрукавала тое «патрэбнае» «Звязда» — вядома, па загадзе»<sup>1</sup>.

Агееў жа пісаў: «А гаварыць аб аповесьці Васіля Быкова «Проклятая вышыня» трэба абавязкова. Калі ўжо не па мандату крытыкі, то, ва ўсякім разе, па неад'емнаму праву салдат, што [...] таксама сёё-тое ведалі з суровай «драматургіі» вайны. Гаварыць аб аповесьці «Проклятая вышыня» неабходна таму, што яна выйшла з-пад пяра несумненна таленавітага белетрыста, нясе на сабе адзнаку гэтай таленавітасці і, значыць, мае пэўную ўладу над розумам і сэрцам чытача. Згадзіцесь, талент — якасьць сур'ённая. Ён здольны пераконваць нават тады, калі ня мае рацы... [...]»

У творы пануе атмасфера глухой безнадзеянасці, пасіўнай скоранаасці лёсу. Прычым, гэта падкрэсліваецца ня толькі розуманастроем герояў, але нават самім малюнкам прыроды — гэтым шэрым прыдаўленым небам; полем, што «злавесна чарнела ад навіслай над ім цемрадзі, у якой тайлася нейкая нязнаная, загадковая і

<sup>1</sup> Мехаў У. Святло душы // Наш Быкав. Мн.: ГА БТ «Кніга», 2004. С. 145.

таму асабліва страшная небясьпека»; вышынёй, якая грозна цымнела наперадзе ў съцтай маўклівасьці... Аповесць пацьвяджае, што Васіль Быкаў — буйны майстар у стварэнні пэўнай псіхалагічнай настроенасці мастацкай рэчы.

Такая гэта рота, «прапашчая рота», як яе харектарызуе Грыневіч, нампаліт. Здань съмерці вісіць над ёю неадступна. І яна неадольна ідзе да свайго бясслаўнага канца, паслухмянная камандам. А каманды гэтыя вартыя таго, каб іх прывесыці хаця б часткова.

«А ну, варухні нагой, ядрона вош!»; «Піліпенка, сачы за дарогай. А то, калі што — душу вытрасу. Паняў?»; «Спаткаеш старшыну — напраўляй сюды. Скажы: я з яго душу выму і другую ўстаўлю»; «Стой, такую тваю!...»; «У ланцуг! У ланцуг, такую вашу...»; «Што расьселіся, так вашу растак! Бяжыще далей! Драпайце к... матары!»; «Дакамандаваліся, у тры госпада маць...». [...]

Зусім няцяжка заўважыць, што ўсе дзеянні роты супярэчаць элементарным патрабаванням баявога статуту. *Сапраўды, ні першая, ні другая атакі не павінны быті мець месца*, калі б таго не хацелі Ананьёў і... аўтар. Яны абодва ідуць напралом, каб у канцы падвесыці сумны рахунак: ад роты не застанецца ніводнага чалавека, нават таго, хто вядзе сам расказ. Паляглі ўсе...

«Мы наступалі...»?<sup>1</sup> [...]

Звярніце ўвагу на гэтыя разважаныні аўтара: «Штось кепскае, недарэчна-няўхільнае авалодвала ротай»; «Я ня мог заглушыць у сабе вострае прыкрасыці ад адчування яшчэ большай бяды, якая няўхільна насоўвалася і з якой, мяркуючы па ўсім, справіца не было магчымасьці»; «Я невыразна адчуваў гэта, але працівіца яму ня мог, бо гэта невыразнае, неканкрэтнае *нешта* было мацней за мяне, за іх і за ўсю нашу роту».

Ужо калі сам пісьменнік падкрэслівае гэта *нешта*, яно нешта ды значыць. Каб паставіць ўсё на сваё месца і расьселяць туман намёкаў і недамовак, зъвернемся да аднаго з заключных эпізодаў аповесці. Чытач, мабыць, заўважыў, што адносіны паміж камандзірам роты і нампалітам дасягаюць найбольшага напалу іменна ў эпізодзе з абменам палонных. «Нешта недагаворанае, — падкрэслівае Васіль Быкаў, — пагрозыліва прысутнічала паміж імі». Тут гэтае нешта бачна наскроў: камандзіра чакае пакараныне за «кантакт з праціўнікам», як харектарызуе здарэньне «асыцярожны і дальнабачны» Грыневіч. Адразу прыкінуўшы, што да чаго, ён рагушча адмяжоўваеца ад Ананьёва і, каб далей ад граху, па сутнасці, дэзерціруе з роты.

Усё, што адбываеца потым, не падпрадкоўваеца ўжо ніякай логіцы, выглядае дзікім і недарэчным. Рота кідаеца на вышыню, каб перастаць існаваць канчатковая. Аўтар як бы гаворыць, што, раптоўна ўзынімаючы ў атаку міэрную жменьку байцоў, Ананьёў ўсё ж выбіраў ня самае горшае. Калі ў першую атаку яго кідала безразважная адвага, то ў другой, і апошній, ім кіруе ўжо ясна ўсьведамляемы страх. Страх ня перад ворагам — перад сваім.

Так высывяляеца вельмі важны аспект той ідэйна-мастацкай канцепцыі, на якой — хацеў таго ці не хацеў белетрыст — трymаеца ўвесь пафас твору. Выходзіць, што ў тых, хто атакаваў вышыню 117.0, нічога за душой не было: ні патрыятызму, ні веры ў перамогу, ні няnavісці да ворага. Выходзіць, што іх гнаў наперад толькі страх, падмацаваны крута пасоленым камандзірскім вокрыкам: «Уперад, такай твой матары!»

«Мы наступалі...»

Не, мы так не наступалі. [...]

Думаеца, што ў кожным творы аб вайне, у канчатковым выніку, павінен

<sup>1</sup> Агееў I. «Праклятая вышыня»... «Прапашчая рота»... Прывкры твор // Мінская праў-да. 1968. 11 верас.

<sup>2</sup> Доўгая дарога дадому. С. 266.

улоўлівацца адказ, няхай нават вельмі «прыватны» і глыбока захаваны, на пытанне аб крыніцах і рухаючых сілах сусьветна-гістарычнай перамогі савецкага народу. Народу, які ў самы цяжкі і змрочны час фашысцкай навалы ніколі не адчуваў сябе «трыснягом на ветры», настойліва і мужна ішоў пад кіраўніцтвам партыі камуністаў да сваёй съветлай зоркі.

«Праклятая вышыня» — не такі твор. На вялікі жаль, не такі. Ён абрахае памяць старых салдат. Пісьменык, напэўна, ставіў перад сабой задачу, якая, гаворачы мовай Хэмінгуэя, заключаеца ў tym, каб у цэласці данесыці да паперы людзей, якіх ён ведаў. Але ён ня здолеў у творы аднавіць дух тых дзён. У выніку панесылі страты самі героі. [...]

...Прыкры твор»<sup>1</sup>.

Васіль Быкаў успамінаў, што іншай ацэнкі ён не чакаў, «але было трохі крыўдна — колькі ж можна!»<sup>2</sup>. Дарэчы, вядома съведчаныне, якім менавіта чынам зъявіўся гэты агееўскі опус — Я. Гарэлік пазней прыгадваў: «А тады пасьля выходу «Праклятай вышыні» трэба было неадкладна даць упартаму аўтару «пад дых», а недасъведчанаму чытачу растлумачыць, чаму аповесьці кепская, няправільная, а ў асобных эпізодах дык і наогул шкодная.

На пошук крытыка, якому можна было даручыць гэта адказнае заданыне партыі, мяркуючы па ўсім, спатрэбілася нямала часу. Бо, хоць Васіль Уладзіміравіч крыху эмацыянальна і зазначае, што не пасьпей атрымаць чарговы нумар часопісу, як зъявіўся разгромны артыкул, ад выходу аповесьці ў майскім нумары «Маладосці» і да сярэдзіны верасьня праішло амаль чатыры месяцы.

Безумоўна, розных выпінанцаў, якія са скуры вылупваліся, каб быць заўважанымі высокім начальніцтвам, і тады хапала. Але тут патрэбен быў асобага кшталту аўтар. Па-першое, яго словам павінны былі паверыць «народныя масы» — простыя чытачы, для якіх аўтарытэтнымі і пераканаўчымі маглі быць аргументы толькі таго, хто сваімі вачамі бачыў і перажыў тое, пра што зъявіўся разважаць і tym больш выносіць свой прысуд. Па-другое, пажадана было, каб гэты воін-франтавік, якіх, дарэчы, ня шмат значылася ў сьпісах тагачаснага Саюзу пісьменьнікаў, меў рэпутацыю больш-менш здольнага літарата. [...]

Але першым расказаць пра іншыя дэталі выходу ў съвет таго, безумоўна, заказнога артыкулу, варта, мусіць, сказаць, каго В. Быкаў абазначыў гэтым пагардліва-зьдзеклівым «нейкі Агееў». Іван Мінавіч Агееў шмат гадоў займаў пасаду рэдактара абласной газеты «Мінская праўда», якая, дзеля справядлівасыці трэба сказаць, набыла пры ім аўтарытэт сур'ёзнага, у пэўнай меры вострага, зусім не правінцыйнага выдання. [...]

Апроч шмат чаго добра было ў характары Івана Мінавіча і адна сур'ёзная загана — ён меў устойлівы імпэт да маладзенскіх жанчын, пераважна знаходзіў іх у сваім калектыве, а калі наступаў востры дэфіцит, запрашаў на працу новенъкую супрацоўніцу, прыдумваў для яе пасаду, напрыклад, бібліятэкара, хоць нікакі бібліятэкі ў рэдакцыі не было. Непастаянства шэфа выклікала нездаволенасыці асобных жанчын, і яны адчайна ваявалі за страчаныя прывілеі, выкарыстоўваючы модную тады зброю — пісьмы ў партыйныя інстанцыі.

Падчас выходу «Праклятай вышыні» эпісталярная актыўнасць былых сябровак I. Агееева дасягнула свайго апагею, у рэдакцыі сталі шаптацца, што крэсла пад ім хістаеца і да адстаўкі застаеца ўсяго некалькі тыдняў. Гаварылі і пра тое, што рэцэнзія на аповесьць В. Быкава — яго кампраміс з начальніцтвам, якое нібыта абязала пакінуць без увагі допісы разгневаных кабет.

<sup>1</sup> Гарэлік Я. Халуй на канвееры — «Зроблена ў Беларусі»: Пра адзін эпізод з творчай біяграфіі Васіля Быкава. І ня толькі // Народная воля. 2005. 10 сак.

<sup>2</sup> БДАМЛіМ. Ф. 78, воп. 1, адз. зах. 170, арк. 76.

На 17 верасьня быў прызначаны пленум абкаму партыі, на якім у дыскусіі пра 100-годдзе Леніна меркавалася неяк зачаткі і тэму выкананьня яго запаветаў беларускім літаратарамі. Свежасьпечаны публічны «адлуп» антысаветчыку Быкаву з боку аднаго з яго таварышаў па зброі, на думку арганізатораў, мог натхніць актыўістаў на вострую, бескампромісную крытыку. Таму Агееў і съпяшаўся, пісаў адразу ў нумар, адпраўляючы кур'ерам па 1-2 старонкі з Даўгабродскай, дзе месцілася рэдакцыя, у Дом друку.

...На дзяжурства я прыйшоў, як заўсёды, а 15-й гадзіне і адразу пачуў ад карэктараў непрыемную навіну — гараваць давядзецца да ранку, бо рэдактар перадаў у набор усяго некалькі абзацаў.

Неўзабаве прынеслы першыя гранкі, і я прачытаў «запеўку»: «У майскім нумары «Маладосці» апублікавана аповесьць В. Быкава «Праклятая вышыня» [...].

Пад раніцу прынеслы з завершанай вёрсткай паласу, і мы ня без зьдзіўлення ўбачылі над артыкулам трохпавярховы загаловак — «Праклятая вышыня»... «Прапашчая рота»... Прыкры твор».

Адразу ж, безумоўна, па камандзе зьверху, пачаліся перадрукоўкі рэцэнзіі ў іншых газетах рэспублікі. Даўжэй за іншых супраціўлялася «Звязда» — у ёй разважаны пра «прыкры твор» зъявіліся толькі праз два тыдні.

Да гэтага часу лёс рэдактара І. Агеева быў вырашаны — яго за няправільныя паводзіны ў калектыве вызвалілі ад пасады і адправілі на радыё кіраваць сельскагаспадарчай тэматыкай. Партыйнае заданьне было выканана, выкананаўца перастаў быць пільна патрэбным, яму можна ўспомніць і пра маральнае ablіча камуніста.

У дзень адстаўкі на адрас рэдакцыі прыйшла тэлеграма з Гродна. У ёй былі ўсяго два слова: «Прыкры канец» і подпіс «Васіль Быкаў»<sup>1</sup>.

Выдаваць аповесьць кнігай не бяруцца ня толькі ў Ленінградзе, але і ў Менску, — яе асобнае выданьне было запланаванае на 1969 г., аднак аўтар атрымлівае адмоўны адказ — «бяз колькі-небудзь пераканаўчага аргументаў», з нагоды чаго 26 ліпеня 1968 г. піша ліст першаму сакратару праўлення СП БССР М. Танку: «На працягу апошніх трох год гэта другая адмова запар. Такім чынам, фактычна я пастаўлены перад немагчымасцю выдавацца ў Беларусі на беларускай мове.

Я прашу Вас, сакратарыят, презідым і секцыю прозы СП БССР выкарыстаць высокі аўтарытэт свае арганізацыі і аказаць мне магчымае садзеяньне ў гэтым канфлікце з выдавецтвам «Беларусь». Іван Мележ накладвае рэзалюцыю: «Дамаўляўся ў Камітэце па друку і ў ЦК КПБ. Дамовіўся пра выданьне зборніка аповесьцей у серыі «Бібліятэка беларускай прозы». 20. VIII. 68»<sup>2</sup>. Такі зборнік сапраўды выйдзе (Быкаў В. Аповесці. Мн.: Беларусь, 1969), але «Праклятая вышыня», зразумела, уключана ня будзе. Тым ня менш, Быкаў, здаецца, не губляе надзеі выдаць «Праклятую вышыню» асобнай кнігай і таму яшчэ раз звязтаеца да кіраўніцтва СП:

«Сакратарыяту праўлення Саюзу пісьменнікаў БССР  
Старшыні секцыі прозы Саюзу пісьменнікаў БССР

### ЗАЯВА

У сувязі з тым, што сакратарыят СП БССР ігнараваў маю просьбу адносна выданьня аповесьці «Праклятая вышыня», а ў друку зъявіліся супярэчлівія ацэнкі (напр.: «Звязда» і «Красная звязда»), прашу секцыю прозы Саюзу пісьменнікаў БССР вынесці гэтую аповесьць на сваё абмеркаванье з тым, каб аб'ектыўна і

<sup>1</sup> БДАМЛіМ. Ф. 78, воп. 1, адз. зах. 161, арк. 174.

<sup>2</sup> Пратакол № 7 ад 21 кастрычніка 1968 г. БДАМЛіМ. Ф. 78, воп. 1, адз. зах. 161, арк. 171—172.

<sup>3</sup> Пісьменнікі абмяркоўваюць задачы літаратуры // Літаратура і мастацтва. 1968. 1 лістапад.

<sup>4</sup> БДАМЛіМ. Ф. 78, воп. 1, адз. зах. 163, арк. 70-71.

калектыўна вызначыць яе вартасыці і недахопы і тым дапамагчы аўтару ў яе дапрацоўцы.

*В. Быкаў, член Саюза пісьменнікаў БССР.*

*7 кастрычніка 1968 г.»<sup>1</sup>.*

І падчас сумеснага пасяджэння прэзідыму і партбюро СП будзе прынятае наступнае рашэнне: «1. Абмеркаваць аповесьць В. Быкава «Праклятая вышыня» на пашыраным пасяджэнні прэзідыму ў лістападзе 1968 г. 2. Даручыць секцыі прозы рыхтаваць гэтае пытаньне»<sup>2</sup>. Аднак, мяркуючы па ўсім, тое пашыранае пасяджэнне не адбудзеца — «Праклятую вышыню», трэба думаць, вырашаць абмеркаваць падчас пленуму праўлення СП БССР 30-31 кастрычніка 1968 г. «Удзельнікі пленуму заслушалі даклад дырэктара Інстытута літаратуры імя Янкі Купалы Акадэміі навук БССР Васіля Барысенкі «Марксізм-ленізм аб літаратуры і мастацтве» і даклад сакратара праўлення Саюзу пісьменнікаў БССР Янкі Брыля «Жыцьцё і літаратура»<sup>3</sup>, прычым абодва дакладчыкі гаварылі ў тым ліку і пра Быкава. Васіль Барысенка, у прыватнасці, прыгадваў «Мёртвым не баліць»: «Многія, як мне здаецца, грунтоўная пытаньня нашай літаратуры і сённяня яшчэ ўпіраюцца ў разуменне пісьменнікамі самай «праўды жыцьця». Памылковае разуменне асобнымі пісьменнікамі гэтай праблемы прынесла немалую шкоду нашай літаратуры. Яно прыводзіла да аднабаковага, скажонага паказу савецкай рэчаінасці ў мастацкіх творах. У адных выпадках — гэта выяўлялася ў лакіроўцы, прыхарошванні жыцьця, а ў другіх — у схільнасці пісьменніка бачыць і маляваць толькі цёмныя бакі рэчаінасці, толькі нягody. Зразумела, што абедзве гэтая крайнасці ня маюць нічога агульнага з праўдай жыцьця, з прынцыпамі сацыялістычнага реалізму. [...] Наколькі важна для пісьменніка правільнае, марксісцка-ленінскае разуменне праўды жыцьця, можна яскрава бачыць на апошніх творах такога таленавітага пісьменніка, як Васіль Быкаў. Ад няправільнага разумення «праўды жыцьця», суадносінаў «праўды факта» і праўды часу вынікаюць, на маю думку, ідэйна-мастацкія хібы ў аповесьці В. Быкава «Мёртвым не баліць». У ёй адлюстравана праўда асобных фактавітваў і эпізодаў вайны, удала выпісаны асобныя вобразы. Але карціна вайны ў цэлым атрымалася з перакосам, бо аўтару не ўдалося раскрыць сапраўдную атмасферу Айчыннай вайны, харектэрныя яе бакі. Памылковая канцепцыя вайны перашкодзіла аўтару верна ўстанавіць прапорцыі істотнага і другараднага. Гэта прывяло, як падкрэслівае газета «Правда», «да зъмяшчэння акцэнтаў у асьвятленні і ацэнцы ваеннага мінулага». Аўтар ня змог паказаць ва ўвесь рост сапраўдных герояў вайны, іх подзвігі, іх душэўныя імкненіні. Злавесная фігура Сахно, па сутнасці, засланіла сабой усіх астатніх»<sup>4</sup>.

Аднак дысанансам першаму дакладчыку прагучала выступленне Янкі Брыля, які, аналізуючы «Праклятую вышыню», гаварыў: «Першае ўражанье, калі пачынаеш яе чытаць, — як быццам нічога новага, калі не паўтарэнне таго, што мы ўжо ведаем у Быкава, дык проста далейшае, пасылядоўнае раззвіцьцё яго тэмы. Аднак, чытаючы, ты хутка забываешся пра гэтае ўражанье, — цябе палоніць суровая праўда вайны, бачыш жывых людзей, пранікаешся трывогай за іхні лёс, табе перадаецца аўтарскі настрой — стрыманае захапленне непаказной, некрыклівой мужнасцю сапраўдных патрыётаў, непрыміримая пагарда і няневісць да шкурнікаў і прыстасаванцаў, баязліўцаў і салдафонаў... З глыбіннага падтэксту апавядальнай плыні да цябе даходзіць страсна зацікаўлены роздум пра першааснову

<sup>1</sup> БДАМЛiМ. Ф. 78, вол. 1, адз. зах. 163, арк. 34-35.

<sup>2</sup> Там жа, Ф. 78, вол. 1, адз. зах. 163, арк. 171—172. Стэнаграма.

<sup>3</sup> Там жа, Ф. 78, вол. 1, адз. зах. 163, арк. 100-101. Стэнаграма.

нашага ладу — пра чалавечнасць. Рука Быкава-мастака прыкметна пасталела. Сямтам, на жаль, застаецца дарэшты непераможанай прыкрай неахайнасць мовы.

Гэта было напісана мною паўгоду таму назад, калі я рыхтаваўся да пленуму, які, як вядома, спачатку планаваўся на май. У жніўні я прачытаў «Праклятую вышынню» яшчэ раз, у «новамірскай», трохі ўдасканаленай рэдакцыі. Чытаў і крытыку: абодва выданыні артыкулу І. Агеева, абедзве рэцэнзіі ў «Красной звезде». Чуў многа розных думак пра гэтую рэч. Бяспрэчным застаецца адно — аповесць таленавітая. Твор пасрэдны, напісаны ня сэрцам, а халоднай, абыякавай рукой, ня выклікаў бы такай зацікаўленасці, такіх супярэчлівых ацэнак.

Я гавару гэта не таму, што — як нехта можа падумаць — лічу «Праклятую вышынню» бездакорнай у сэнсе ідэйна-мастакай завершанасці. І не па нейкай выключнай асабістай прыхільнасці да твораў трагедыйнага плана. Мне думаецца, значэннне аповесці перш за ўсё ўтым, што яна, адносна беручы, найбольш адчувальна і плённа непакоіць нашу творчую думку, прымушае задумацца пра вельмі немалаважнае ў нашай справе.

Я далёкі ад намеру лічыць свой погляд абвязковым для ўсіх, але ж і не магу лігачь перад самім сабой і перад тымі, каго паважаю. Я не лічу таксама, што В. Быкаў недатыкальны для крытыкі, што вакол яго, у адрозненьні ад кожнага з нас, павінна быць за любую цану створана нейкая бескрытычная зона. Гэта не патрэбна ні Быкаву, ні літаратуры. Хто будзе адмаўляцца ад здаровай, добразычлівой крытыкі? Давайце абліччаемся думкамі. Па-дзелавому, аб'ектыўна. Для гэтага мы і сабраліся<sup>1</sup>.

Выступленыні ж астатніх можна падсумаваць словамі Віктара Каваленкі: «Асобныя ўпушчэнні ў Быкава можна крытыкаваць, можа, каму-небудзь не падабаецца яго творчая манера, але ставіць пад ідэалагічнае сумненіне яго мастакую канцепцыю, агульнае разуменіне жыцця нельга. А якраз так зрабіў, як мне здаецца Агеев [...]»<sup>2</sup>. Сапраўды, таленавітъя і сумленныя літаратары былі на баку гарадзенскага калегі. Да, прыкладу, Аляксей Карпюк гаварыў: «Покуль што яна [крытыка]. — С. Ш.] у нас, на жаль, пабудавана на прынцыпах субардынацыі. Але яшчэ існуе больш аб'ектыўная — цэнтральная, як мы ўжо бачылі на прыкладах многіх твораў беларускай літаратуры, па-рознаму ацэненых нават у органах ЦК — Менску і Масквы (гэта зусім ня значыць, што трэба цяпер дамагацца, каб і ў Маскве ацэнівалі так!)

На Беларусі чамусьці не чуваць галасоў нашых разумных і таленавітых крытыкаў, якімі мы так ганарымся, часцей падаюць голас «откликальщики» — людзі дробныя, без свайго твару, нават — Агеев. Выступаю не ў абарону свайго земляка. Можа і трэба Быкава крытыкаваць, але ня трэба кампраметаваць літаратуру і не выпускаць на яго казнікрадаў! (*Апладысменты.*)»<sup>3</sup>.

Аляксей Кулакоўскі: «Я ўважліва прачытаў аповесць Васіля Быкава «Праклятая вышыня» [...]. Пазней прачытаў рэцэнзію Агеева і хачу бяз хітрыкаў сказаць, што зусім не ў захапленыні ад гэтай рэцэнзіі. Таварыш Агеев спасылаецца на ацэнку салдата. Я таксама салдат і камандаваў на фронце такім жа падраздзяленнем як і Ананьеў, адзін з герояў аповесці, таму скажу, што таварыш Агеев не зразумеў Ананьеva.

Гэта ня жорсткі чалавек і не салдафон, як піша рэцэнзент. Ананьеў — вельмі сваесаблівая, складаная, можна сказаць, самабытная натура. Яна напісана рукой сапраўднага мастака.

Зынзіў давер чытача Агеев і тым, што не заўважыў у аповесці такіх сапраўды тыповых мастакіх вобразаў, як камандзір узводу Ванін, старшына Піліпенка, ардынарац Васюкоў, салдат-перакладчык Шнэйдар. Такіх людзей нельга не

<sup>1</sup> БДАМЛіМ. Ф. 78, воп. 1, адз. зах. 163, арк. 121-125. Стэнаграма.

заўважыць, не ацаніць, калі мець намер сумленна, без нацяжак гаварыць пра аповесць.

Вобразы ў аповесці ёсьць выдатныя, сустрэнешся з імі, дык не разымінешся абыякава і не забудзеш адразу. Яны кранаюць душу, твор чытаеца з захапленьнем, наводзіць на роздум.

Што б мне хацелася параптъ Васілю Быкаву на правах салдата і сабрата па фронту і па пяру, дык гэта толькі адно асноўнае — хоць крыху бліжэй стаяць да тых рэальных, тыповых абставін, у якіх жывуць і дзеянічаюць персанажы твору. Як калега Ананьеву я так добра ўяўляю яго, здаецца, бачу жывога, і таму бяру на сябе съмеласць сказаць ад яго імя, што не пайшоў бы Ананьеў асобным маршрутам і на асобнае заданьне ў 1943—1944 гг. без сувязных. А калі б камандзір роты сувязі не забясьпечыў Ананьеву сувязь (тэлефонную ці па рацыі), то такога камандзіра, у лепшым выпадку, накіравалі б без пагонаў у ту ю асобную роту, якой я, на жаль, тады камандаваў. (*Съмех у зале.*) Там бы яго навучылі, як трэба выконваць воінскі абавязак. І вось уявіце, хто чытаў аповесць, што Ананьеву далі сувязь — і вельмі многае ў сітуацыях мняеца.

Гэта, канешне, толькі дэталь, але і яна робіць пэўны паварот у сюжэтных хадах і паводзінах герояў. Меўшы сталую сувязь з палком, штаб якога ў той час стаяў яшчэ на месцы, Ананьеў дзеянічаў бы, напэўна, крыху іначай.

Далей, я магу ўхваліць ініцыятыву свайго калегі — атакаваць немцаў з ходу. Разумная ініцыятыва на фронце дазвалялася і падтрымлівалася. Пераможцаў на фронце ня ганьблі, не судзілі. Але калі ўжо ён узяў вышыню, акапаўся (акопы былі нават гатовыя), то такі вопытны камандзір, як Ананьеў, зрабіў бы ўсё для таго, каб устаяць, не адступіць, не аддаць ворагу вельмі зручную ў стратэгічных адносінах вышыню. А то выйшла так: зымалі вышыню, атакавалі, як сапраўдныя героі, а потым драпанулі, як палахліўцы, неяк занадта лёгка аддалі пазыцыі. Па ўсёй логіцы падзей, па настрою і рагучасці людзей у першай атакы, так не павінна было здарыцца, і здарылася, відаць, толькі па волі аўтара.

Але ж няхай нават выйшла ўсё так, як ёсьць у аповесці. Я адчуваю душою, што ў Васіля былі тут свае меркаваньні, задумы і, напэўна, больш глыбокія, чым у мяне. Скажу шчыра, што і я гляджу на такую рэч, як на сваю, і выказываю свае думкі толькі ад шчырага жаданья хоць што-небудзь параптъ, падказаць вельмі здольнаму пісьменьніку. Дык вось — няхай і першая атака, і раптоўнае адступленне застаюцца ў тым жа, што ёсьць, плане, і ўсё сітуацыі з Чумаком і з Грыневічам — няхай і яны застаюцца. А другую атаку можна было правесці інакш — тут я глыбока перакананы. Паўтараю — Ананьеў добра ведаў, што пераможцаў ня судзяць і не спалохаўся б ён дэмагогіі Грыневіча. Не такі гэта чалавек! Другую атаку ён мог правесці з лепшымі вынікамі і не губіць усіх людзей, мог бы і сам застацца жывым. І ад гэтага вобраз камандзіра роты нічога ня страціў бы. Я ў гэтым перакананы. Што напрошвалася ў тых канкрэтных абставінах? Сам аўтар напамінае, што на правым фланьзе ў тыя хвіліны чуцён быў батальён. Нават радавому салдату, а ня толькі такому камандзіру, як Ананьеў, было зразумела, што трэба тэрмінова ўстанавіць жывую сувязь з батальёнам і пры яго падтрымцы атакаваць ворага, узяць вышыню, выканаць сваё данясенне штабу палка, і з палёткай у душы прыняць папрок за абмен палоннага. А ў 44-м годзе пры нашым наступленьні за гэта быў бы толькі папрок. А можа, нават і нічога не было б.

Твор ад гэтага набыў бы ўпэўнены каларыт, не было б такога жахлівага зынішчэння ўсіх людзей, нават і самога Васюкова, ад імія якога вядзеца апавяданьне. І ўсе вобразы толькі выигралі б ад гэтага.

<sup>1</sup> БДАМЛiМ. Ф. 78, вop. 1, адз. зах. 163, арк. 171-172. Стэнаграма.

<sup>2</sup> Там жа, Ф. 78, вop. 1, адз. зах. 163, арк. 241-242. Стэнаграма.

Вось гэта я сказаў бы свайму добраму сябру Васілю Быкаву, калі б мы ў свой час сядзелі за круглыем столом творчай секцыі Саюзу пісьменьнікаў. Параіў бы яму яшчэ — не паўтараща ў сваіх аповесцях, ні ў сітуацыях, ні ў вобразах, бо, дзе пачынаюцца паўторы, там канчаецца арыгінальнасць мастака. А між тым, Грыневіч — гэта, па сутнасці, той жа Сахно, толькі менышанькі, драбнейшы»<sup>1</sup>.

«*B. Каваленка*: Пісьменьнікі маюць самае непасрэднае дачыненьне да працэсу стварэння інтэлектуальных рэсурсаў краіны. Аднойчы Твардоўскі сказаў, што партыя думае і нашымі галовамі таксама. Ён меў на ўвазе пісьменьнікаў. Я думаю, ён сказаў праўду.

*C. Пілатовіч*: Не заўсёды так. Толькі не Твардоўскага.

*B. K.* Усіх пісьменьнікаў, утым ліку і Твардоўскага.

Гэта, так сказаць, тэарэтычна, а практычна выконваць сваю ролю пісьменьніку і чалавеку, які думае для грамадства, ня лёгка. Неяк так атрымліваецца ў нашым штодзённым жыцьці, што пісьменьнікі, якія імкнуцца ісці непратоптанымі съцежкамі, якімі блізкі наватарскі пошук і чуцьцё сацыяльнай надзённасці, аказваюцца ва ўсіх адносінах у горшым становішчы, чым тыя, хто баязліва і абыякава абыходзіць вострыя сацыяльныя праблемы, хто засыерагае чытачоў усяго только ад разводаў. Наватарскі мастацкі пошук у нас часам аказваецца чамусыці пад падазрэннем, пад ідэалагічным падазрэннем, і тады, бывае, цяжка што-небудзь даказаць. У нейкай ступені, мне здаецца, гэтак здарылася з Быкавым, які намацвае новыя ступені ў адлюстраваныні вайны, апіраючыся на савецкую класіку.

Асобныя ўпушчэнні ў Быкава можна крытыкаваць, можа, каму-небудзь не падабаецца яго творчая манера, але ставіць пад ідэалагічнае сумненіне яго мастацкую канцэпцыю, агульнае разуменне жыцьця нельга. А якраз так зрабіў, мне здаецца, Агеев спачатку ў «Мінскай праўдзе», а пасля ў «Звяждзе». Агеев чамусыці крытыкуе Быкава, адрываючы яго творчасць ад традыцый савецкай прозы, якая адлюстроўвала праўду вайны. Я раіў бы Агееву перачытаць яшчэ раз сцэну захопу і расстрэлу атраду Падцёлкава ў «Ціхім Доне» Шолахава. «Ціхі Дон» — гэта нашая класіка, наш гонар, урэшце, наш съцяг, а калі кіравацца крытэрыйямі Агеева, то Шолахава трэба абвінаваціць у паклёпе на чырвоных байцоў. Успомніце, як лепшы і самы съмелы баец Падцёлкава цалуе боты станічніку перад расстрэлам. Нам у нашай крытыцы трэба быць больш прынцыповымі, нельга дапускаць эклектыкі: учора стаялі на адной пазіцыі, сёньня ўжо на другой, аднаму дазволена, другому не дазволена. Ад гэтага наша эстэтыка таксама страчвае аўтарытэт на міжнароднай арэне»<sup>2</sup>.

Што ж датычыцца меркаванья сакратара ЦК КПБ па ідэалогіі Станіслава Пілатовіча, дык яно было, зразумела, іншым: «На пленуме разгарнуліся спрэчкі вакол апошняй аповесці Васіля Быкава «Праклятая вышыня». Яны заслугоўваюць увагу. У савецкай літаратуре з'явіўся шэраг такіх твораў, якія выклікаюць крытычныя адносіны грамадскасці да канцэпцыі вайны ў інтэрпрэтацыі некаторых пісьменьнікаў. Дэгераізацыя подзвігу народу, разгромішага чорныя сілы фашызму, захопнікаў, якія рабавалі нашу зямлю, — вось гэта канцэпцыя.

Васіль Быкаў — прадстаўнік герайчнага пакалення савецкіх людзей, герайчнага народу нашага, напісаў і добрыя творы, але нам усім хочацца, каб яго імем не съпекуліравалі нашыя ворагі, каб не абуразліся яго творамі яго таварышы па вайне. Зноў жа мушу падкрэсліць, што ніхто не патрабуе ад пісьменьніка лакіроўкі, вайна — гэта страты і пакуты, але ж і перамога, якую атрымала дзяржава, — гэта справа рук простых салдат і іх камандзіраў, гэта справа вялікага патрыятычнага подзвігу

<sup>1</sup> Асокіна Е. Васіль Быкаў // Наднёманскія былі: Зб. артыкулаў і нарысаў. Мн.: Беларусь, 1968. С. 231-233, 234.)

<sup>2</sup> Вярцінскі А. Як цялё бадалася з дубам // Народная воля. 2003. 11 лют.)

савецкіх людзей, і ніхто ня можа расцягнуць яго па кроплі. Ня трэба абалваньваць моладзь, гаворачы словамі Аляксея Карпюка, тым (знайшоў жа такое слова!), каб падсалоджваць падзеі вайны, але ня трэба абалваньваць яе і тым, каб подзвыгі людзей замоўчваць, паказваць іх авечкамі, якіх гналі камандзіры і камісары на бойню. Дарэчы, т. Карпюк, ваша тэарэтычнае дасыльданье катэгорыі патрыятызму памылковае. Патрыятызм — ня толькі нацыянальнае пачуцьцё. Цяпер гэта і класавая катэгорыя. Калі кіравацца вашымі поглядамі, дык няма ніякай патрэбы распрацоўваць ваенна-патрыятычную тэму ў літаратуры. Няма патрэбы і ў выхаваныні воінаў Савецкай арміі ў патрыятычным духу. Яны, па-вашаму, прачытаўшы кнігі аб вайне, дзе паказаны толькі цяжкасці і пакуты, паслухаўшы прамовы аб зрадніках і невуках-камандзірах, пранікнуцца самі вялікім патрыятызмам. А як жа быць з патрыятызмам в'етнамскага народу і патрыятызмам амерыканцаў у В'етнаме?»<sup>2</sup>.

Між тым, ці можна лічыць выпадковай публікацыю вялікага нарыса Е. Асокінай пра Быкава нават не ў газеце ці часопісе — у зборніку артыкулаў «Наднёманскія былі» (Мн.: Беларусь, 1968)? Нарыса, у якім хай і ня будзе ўзгадана аповесць «Мёртвым не баліць» (А. Пяткевіч съведчыць, што пра «Мёртвым не баліць» Е. Асокіна таксама пісала, аднак гэты раздзел быў выкрайсльены цэнзурай), затое ня толькі будзе добразычліва разглядацца амаль уся творчасць Быкава — нават аб сённяшнім дні ўжо ня першы год крытыкуемага пісьменьніка Асокіна напіша хай і трохі пафасна, аднак, як падаеща, з абарончай мэтай:

«Вось ужо больш дзесяці год кожную раніцу Васіль Уладзіміравіч Быкаў адпраўляеца ў рэдакцыю газеты «Гродненская правда». Тут ён працуе літаратурнымі кансультантамі. На яго рабочым стале рукапісы — апавяданыні, вершы, нарысы. Аўтары — рабочыя і студэнты, журналісты і пенсіянеры — усе тыя, кім авалодала неспакойная цяга да творчасці. Трэба ўважліва прачытаць усё, часта няўмелае, іншы раз ня вельмі граматнае: а раптам зазіхаціць іскра таленту? [...]»

А потым зьяўляюцца і самі аўтары. Юны студэнт, чырвоны і ўспацелы ад разгубленасці, камечыць у руках школьні сшытак з апавяданьнем аб цаліне. Пажылы калгасынік вырашыў у вершах выкрыць нядбайнага кіраўніка сваёй арцелі. Цярпіліва раіць яму Васіль Уладзіміравіч напісаць заметку, але сельскі сатырык настойвае на вершах, бязъмежна верачы ў сілу дзесянін пазэй.

Час ад часу В. Быкаў гутарыць з пачынаючымі аўтарамі на старонках «Гродненской правды». Ён вядзе сур’ёзную і глыбокую гутарку аб літаратуре, аб прыродзе паэтычнага, аб адказнасці таленту, аб цяжкасцях майстэрства.

В. Быкаў актыўна ўдзельнічае ў работе абласнога літаратурнага аўяднання. Ён выступае як дакладчык са строгім разборам твораў. Васіль Уладзіміравіч зьяўляецца членам рэдкалегіі часопісу «Маладосць», з якім яго звязвае даўняя творчая дружба, членам Праўлення ССП БССР, дэлегатам V-га зьезду пісьменьнікаў Беларусі і IV-га Усесаюзнага зьезду савецкіх пісьменьнікаў.

Савецкі пісьменьнік — заўсёды грамадскі дзеяч. Васіль Уладзіміравіч — член шматлікіх камісій, саветаў, камітэтаў у горадзе і вобласці (гарадскога камітэта ветэранаў вайны і камісіі па ўвекавечанью памяці герояў Вялікай Айчыннай вайны; абласнога мастацкага савета і мастацкага савета Гродзенскага тэатра і г. д.)

Але галоўнае — гэта шырокія і паставаныя зносіны пісьменьніка са сваімі чытачамі. Толькі ў адным 1966 годзе В. Быкаў 60 разоў выступіў перад тымі,

<sup>1</sup> Вярцінскі А. Як цялё бадалася з дубам // Народная воля. 2003. 11 лют.

<sup>2</sup> Там жа.

<sup>3</sup> Там жа.

<sup>4</sup> Там жа.

<sup>5</sup> Гл.: Свята захоўваць запаветы Ільіча: Рэспубліканская нарада ідэалагічных работнікаў // Звязда. 1968. 4 кастр.

для каго ён піша. У калгасным клубе і ў Палацы культуры тэкстыльшчыкаў, у школе і ў студэнцкай аўдыторыі [...].

Быкава можна было бачыць на зылёце піянераў-съледапытаў [...] і сярод настаўнікаў-славесынікаў. [...]

Васіль Быкаў знаходзіцца ў пары творчай съпеласыці. Уперадзе новыя кнігі. [...] Але ў адным можна не сумнявацца, што гэта будуць таленавітыя кнігі<sup>1</sup>.

Аднак яшчэ 2 кастрычніка 1968 г., выступаючы на рэспубліканскай нарадзе ідэалагічных работнікаў, прысьвечанай падрыхтоўцы да 100-годдзя з дня нараджэння Леніна, кандыдат у члены Палітбюро ЦК КПСС першы сакратар ЦК КПБ Пётр Машэраў таксама падвергне крытыцы «Праклятую вышыню», пасля чаго Анатоль Вярцінскі напіша пасланнне да «першага»:

«Па-першое, я лічу няправільнім і несправядлівымі адносіны да выдатнай аповесыці В. Быкава. Нягледзячы на тое, што яна надрукавана ў двух часопісах («Маладосць», «Новы мир») і атрымала высокую ацэнку чытача, твор падвергнуты афіцыйна маральному астракізму: яго выкідваюць з выдавецкага плану, замоўчваюць съядома ў перыёдыцы, нарэшце, аб'яўляюць у газете «Мінская праўда» «прыкрым творам». [...]»

Ваша выступленне, таварыш сакратар, яшчэ больш згусціла і як бы ўзаконіла атмасферу неапраўданай падазронасыці вакол творчасыці аднаго з самых таленавітых і самых сумленных наших пісьменнікаў. І ўзынікае, натуральна, пытаньне: каму гэта патрэбна?<sup>2</sup>. Праз трыццаць гадоў Анатоль Ільч тлумачыў, чаму так паступіў: «...Пётр Міронавіч рэзка пакрытыкаваў аповесыць Васіля Быкава «Праклятая вышыня», а таксама мой новы, які толькі што пабачыў съвет, зборнік «Чалавечы знак». [...] Я абраўся, абурыўся. І ў даволі катэгарычным тоне напісаў тое, што думаў. Як камуніст камуністу»<sup>1</sup>. Машэраў жа пакінуў наступную рэзалюцыю на лісце пэата: «Пилотовичу С. А., Марцлеву С. В., Кузьмину А. Т. Надо при встрече с автором письма, а также через партбюро Союза писателей терпеливо и по-деловому разъяснить существо затронутых в докладе вопросов и несостоятельность этого письма как по содержанию, так и по приемам изложения. Затронутые в данном случае вопросы, а они имеют принципиальный характер, можно и надо рассматривать только с позиций всестороннего и обязательно конкретного, делового разбора их...»<sup>2</sup>.

У хуткім часе С. Марцалеў напіша дакладную на імя «першага»:

*Секретарю ЦК КПБ Беларуссии таварышу Машерову П. М.*

С тов. Вертиńskim A. I. в связи с его письмом в ЦК КПБ в Отделе культуры состоялась беседа, в ходе которой ему, во-первых, была разъяснена суть критики его стихов («Чалавечы знак») и повести В. Быкова «Праклятая вышыня», и, во-вторых, показана несостоятельность его письма как по содержанию, так и по форме изложения. Тов. Вертиńskому A. I. указано также на неправильность позиции, которую занимает он по ряду принципиальных вопросов. Вертиński A. I. заявил, что он погорячился и что из разговора в ЦК КПБ он будет делать выводы. В беседе принял участие секретарь партийной организации СП БССР тов. Кулаковский A. N.

Зав. Отделом культуры ЦК КП Белоруссии      *C. Марцалев.*

24 октября 1968 г.<sup>3</sup>.

А падчас гутаркі з гісторыкам Віталем Скарабанам Вярцінскі прыгадваў: «Памятаю, што гутарылі са мной у аддзеле культуры карэктна, тлумачылі ды ўшчувалі цярпліва, як і прадпісваў Пётр Міронавіч. Справа з «крамольнай» заявой была фактывічна на тым і закрыта. Ва ўсякім разе якіх-небудзь непрыемных

<sup>1</sup> Нацыянальны архіў Рэспублікі Беларусь (далей — НА РБ). Ф. 528, воп. 1, адз. зах. 127, арк. 38-39.

<sup>2</sup> НА РБ. Ф. 528, воп. 1, адз. зах. 127, арк. 56-57.

наступстваў накшталт аргвывадаў ці іншага спагнаньня па партыйнай альбо службовай (я працаваў у штаце Саюзу пісьменнікаў) лініі не было. Больш таго, неўзабаве пасыля той гісторыі, падчас нейкага літаратурнага мерапрыемства, С. Марцалеў спытаўся ў мяне пра настрой і сказаў: «Трэба працаваць. Галоўнае — гэта праца».

Праўда, у рэдакцыі «Маладосці» адмовіліся друкаць паэму, а з выдавецтва «Беларусь» вярнулі па пошце рукапіс зборніка «З'яўленне», суправадзіўшы яго наступным вердыктам: «Рэдакцыя азнаёмілася з рукапісам Вашага зборніка і ня можа згадзіцца з многімі вывадамі, якія Вы рабіце ў паэме «Гомельскі накцюрн» і ў большасці вершаў. Выдаваць зборнік ня будзем. Рукапіс вяртаем»<sup>4</sup>.

Да слова, тая прамова П. Машэрава апублікованая ня будзе — яна была пададзеная ў газетах «Звязда» і «Советская Белоруссия» ў пераказе, але імя Васіля Быкава не прыгадвалася<sup>5</sup>. Машэраў жа казаў наступнае: «Находятся историки и литераторы, которые стремятся бросить тень и на коллективизацию сельского хозяйства, пытаясь изобразить дело таким образом, что это была лишь «волевая» революция, что ее якобы характеризуют только ошибки и перегибы. Возникает вопрос: разве может честный человек, стоящий на почве реальных фактов, подвергать сомнению, очернять гигантский подвиг народа, совершенный в годы индустриализации и коллективизации?

Такой же подход имеет место и в освещении Великой Отечественной войны. Хотя у нас и преодолевается коньюктурный подход, тем не менее в ряде изданий важные события этой войны изображаются односторонне, субъективистски, недостаточно раскрывается великий подвиг нашего народа. Массовый героизм иногда заслоняется картинами пассивного сопротивления в плену, намеренно преувеличеным изображением разного рода неурядиц фронтовой жизни.

В последние годы, как вы знаете, неоднократно супроводжаваемой критике подвергается творчество В. Быкова. Человек этот не лишен дарования, но его концепция войны, прямо скажем, не выдерживает критики. Судя по В. Быкову, советские бойцы на минувшей войне — это не воины-освободители и победители, а жертвы каких-то странных обстоятельств, лишенные чьей-то злой волей всякого права на самостоятельность мышления и поведения. Особенно ярко проявилась эта тенденция в последней повести автора «Пряклятая вышыня», опубликованной журналами «Маладосць» и «Новый мир». В ней под видом одного из подразделений нашей армии выведена какая-то безликая группа людей, которых ничто не объединяет, ничто не роднит. Бойцам роты неизвестно чувство дружбы, взаимовыручки, боевой спайки. Между ними все время не утихают препирательства, споры, драка. С особым усердием В. Быков расписывает конфликты между рядовыми бойцами и командирами Советской Армии. Буржуазная пропаганда верно оценила выгодность для себя пасквиля Быкова на нашу армию и активно использует их в борьбе против советского народа. Недаром журнал «Свободная Европа», издающийся в Нью-Йорке, усердно хвалит роман Быкова «Мертвым не больно», отмечая его «как исключительное явление в советской литературе, которое привело в ажиотаж коммунистов». Пришедшие в восторг недобитые фашисты, западно-германские реваншисты не преминули перевести на немецкий язык и издать большим тиражом «Мертвым не больно». Уже этот факт должен был насторожить Быкова и возмутить его гражданскую совесть. Наша печать поступила правильно, дав резкую

<sup>1</sup> Клейн Б. Недагаворанае // Дзеяслоў. 2004. № 10 (3). С. 190.

<sup>2</sup> НА РБ. Ф. 528, вол. 1, адз. зах. 127, арк. 45-46.

<sup>3</sup> Правда подвига и правда искусства // Москва. 1969. № 5. С. 206.

<sup>4</sup> Афанасьев Н. Странная история о странной роте // Москва. 1969. № 5. С. 206, 207, 210.

<sup>5</sup> Адамовіч А. Аповесьці Васіля Быкава // Полымя. 1973. № 2. С. 189-190, 200.

отрицательную оценку последним повестям Быкова»<sup>1</sup>. И ўжо адказваючы паслья дакладу на пытаныні, першы сакратар яшчэ раз даў ацэнку творчасці гарадзенскага пісьменніка: «Поступил такой вопрос: «Разъясните, втолкуйте мне, почему остаются безнаказанными Солженицын — явный антисоветчик и ему подобные? Неужели ЦК КПБ не может справиться с Быковым? Как можно терпимо относиться к такому творчеству, которое разлагает миллионы? Когда все же будет положен конец такому творчеству?»

[...] В отношении Быкова. Мы критикуем серьезные недостатки в его произведениях. Этим мы выражаем не только нашу оценку, но и наше нетерпимое отношение к идеальным порокам в его произведениях. В то же время мы рассматриваем критику, как помошь Быкову, как наше стремление помочь ему правильно понять свои недостатки с тем, чтобы он мог подняться до правильного политического осмысливания важнейших явлений и процессов, до правильного понимания нашей советской действительности. Мы надеемся, что Быков, в конце концов, сделает из всего этого правильные выводы.

В отношении Быкова поступила и другая записка. Я ее прочту, потому что в ней, в основном, дается правильная оценка, а на такие записи легче всего отвечать, когда в самом вопросе дается и ответ.

«Как можно понять заявление тов. Панченко, что они ценили выше произведения В. Быкова, чем услышали в докладе? Чем же руководствуется тогда правление Союза писателей Белоруссии при оценке произведений? Как можно оправдать деятельность правления, не сумевшего своевременно и принципиально подсказать тов. В. Быкову, чтобы не появлялись такие творения, которые получают «хвалебную» оценку буржуазной прессы? Кому тов. Быков помогает этим?»

Я критиковал повесть Быкова «Проклятая высота» за неправильную, как таковую, концепцию в оценке важнейших вопросов Отечественной войны. Эта ошибочная концепция «Мертвым не больно», выраженная в наиболее обнаженном виде в его произведении, получила свое продолжение или, точнее говоря, в известной мере повторение. Она весьма рельефно просматривается в повести «Проклятая высота». Приходится сожалеть, что в Союзе писателей этого не заметили»<sup>2</sup>.

Па меркаваныні В. Скалабана, і сама нарада ідэалагічных работнікаў, і тон выступлення на ёй П. Машэрava былі напрамую звязаны з чэшскімі падзеямі — з уводам у жніўні 1968 г. у Прагу савецкіх танкаў. Дарэчы, як толькі аб гэтым стане вядома, Барыс Клейн, сустрэўшыся з Быкам, скажа: «Чуў? Яны ўсё ж уялі. Танкі ў Празе». «Здаецца, ён [В. Быкаў. — С. Ш.] таксама нешта сказаў. І мы разышліся з адчуваннем непапраўнага»<sup>3</sup>. Машэрай жа падчас дакладу казаў наступнае: «Пример нынешних событий в Чехословакии наглядно убеждает, какими пагубными последствиями может кончиться дело, если печать уходит из-под контроля Коммунистической партии. Демагогически используя лозунг «свободы печати», антисоциалистическим силам в Чехословакии удалось превратить печать в орудие контрреволюции. Газеты, радио, телевидение стали рупором клеветнической кампании против компартии, против социализма, создали обстановку неустойчивости и неуверенности, мелкобуржуазной анархии и антикоммунистической истерии»<sup>4</sup>.

...Аповесьць «Проклятая вышыня» будуць ганьбіць не адзін год — так, да прыкладу, часопіс «Москва», прапануючы ў 1969 г. два крытычныя нарысы пра

<sup>1</sup> Афанасьев И. Кто восходит на Голгофу?: Антивоенная идея в творчестве Василя Быкова. Мн.: Мастацкая літаратура, 1993. С. 69.

<sup>2</sup> Быкаў В. Праўдай адзінай. Мн.: Мастацкая літаратура, 1984. С. 49-50.

<sup>3</sup> Чалавечтва ўратуеца подзвігам духу: Гутарка Алеся Адамовіча з народным пісьменнікам Беларусі Васілем Быкам // Полымя. 2001. № 6. С. 255.

<sup>4</sup> Доўгая дарога дадому. С. 270.

<sup>5</sup> Там жа, С. 268.

творы пісьменьніка («Атаку з ходу» і «Мёртвым не баліць»), папярэджваў чытача, што гэта артыкулы, «сходзячіся в одном — в обоснованной и резкой тревоге, когда речь идет об исказении великой правды народного подвига»<sup>3</sup>. Тут жа М. Афанасьеў пісаў: «Уже не раз говорилось, что уступка таланта ложным социологическим схемам неминуемо оказывается и на силе художнического письма литератора. Это в полной мере подтвердилось в новой повести В. Быкова «Атака с ходу» [...]. Условно говоря, В. Быков словно «буксует» на когда-то выбранном тематическом пятаке, повторяя, а не углубляя себя. [...] Да простит меня читатель, но мне, как человеку, прошедшему войну и, думается, неплохо знающему армию, становится не по себе, когда я вижу, как большая правда войны приносится в жертву заранее сконструированной схеме не только в главном своем содержании, но и в элементарном «военном» правдоподобии. [...] Тяжелое впечатление оставляет повесть В. Быкова «Атака с ходу». Читатель не может не задать себе вопроса, как же такие войска, как рота Ананьева, разгромили могущественную фашистскую армию? Нет, он никогда не поверит такому исказенному от начала до конца отображению событий тех грозных лет. И он не может воспринять такое произведение иначе, как оскорбление величайшего подвига Советских Вооруженных Сил [...]»<sup>4</sup>. Толькі ў пачатку 70-х зусім з іншых пазіцыяў прааналізуе «Праклятую вышыню» Але́сь Адамовіч. Між іншым ён зауважыць: «Васіль Быков папракаюць часам, што, апавядоючы пра 1944 год, калі вайна ўжо ішла пад канец, а справа — да перамогі, ён, маўляў, не перадае адрозную ад 1941 года атмасферу канца вайны. А сапраўды ён перадае, і прытым самым глыбокім, самым уласцівым сур’ёзнай літаратуры чынам — праз чалавечыя харкторы, тыпы. Дастаткова пароўнаць здаравяку старшыну Карпенку з «Жураўлінага крыку» — у якім усё ад доўгай службы ў казармах ды ад упартага харктору — з Іванам Шчарбаком («Здрада») або з камроты Ананьевым («Праклятая вышыня»), якіх «зрабілі» ваенныя выпрабаваныні — разълютавалі, але і навучылі разумець цану чалавечых словаў, справаў, салдац-кага братэрства і шмат іншага, — каб пераканацца ў неабгрунтаванасыці гэткіх прэтэнзіяў да пісьменьніка. Цяжка, нечалавечча цяжка героям Васіля Быкова і ў 1944 годзе. А хто сказаў, што ў 1944-м ці ў 1945-м паміраць салдату было лягчэй?» Да таго ж, на думку А. Адамовіча, «вобраз Ананьева — самы складаны і ёмісты ў Быкова вобраз камандзіра мінулай вайны»<sup>5</sup>.

Ужо шмат пазней іншы крытык — I. Афанасьеў, пагаджаючыся з Адамовічам, адзначыць: «Атака с ходу» на самостоятельной сюжетной основе разработала то, о чем было сказано еще в «Мертвым не больно». Правда этих произведений — в полнейшей беспersпективности человека на войне, в наших тогдашних исторических обстоятельствах проявившейся особенно тяжко [...]»<sup>1</sup>. Сам жа В. Быкаў напіша да 30-годдзя Перамогі: «Сапраўды, мы перамаглі, магутная ваенная машына Германіі была разьбіта разам з дзяржаўнай ідэалогіяй фашызму, але ці маєм мы права забываць, чаго каштавала нам гэтая наша перамога? Ці не мы страцілі на гэтай вайне больш, чым страціла на ёй усё астатніе чалавецтва разам узятае? А мы ж, верачы ў прынцыпы гуманізму і часта зусім спрэвядліва паўтараючы, што кожны чалавек — гэта цэлы сьвет, мы павінны дзівіцца неймавернай агромністасыці стражаных за чатыры гады чалавечых жыццяў»<sup>2</sup>.

А тады, у 68-м, «пасля малавясёлай гісторыі з публікацыяй «Праклятай вышыні»

<sup>1</sup> Быкаў В. Наша сіла і воля // Література о войне и проблемы мира. Мн.: Наука и техника, 1986. С. 48, 49—50.

<sup>2</sup> Буран В. Васіль Быкаў. С. 158.

<sup>3</sup> «Ганаруся Вашай «златай» паэтычнай нітакай...»: Лісты Васіля Быкова да Ларысы Генюш // Дзеяслоў. 2004. № 9 (2). С. 183.

<sup>4</sup> Клейн Б. Недагаворанае // Дзеяслоў. 2004. № 10 (3). С. 189.

намеры гарадзенскага пісьменьніка «наконт ваенна-франтавой тэмы пачалі марнець». Падчас гутаркі з А. Адамовічам у 1985 г. ён прызнаеца: «Я першыя аповесы і пісаў навобмацак. Але... Таму яны адрозніваліся ад, скажам, напісанага іншымі, тымі, хто ведаў, як трэба пісаць, як ня трэба пісаць. А я... Зараз, напэўна, не напісаў бы ту ю «Праклятую вышыню». [...] ...не напісаў бы таму, што ўжо ведаў бы: хто яе надрукуе?»<sup>3</sup>. І яшчэ пазней засвядчыць: «Хоць я і бачыў там яшчэ нямала магчымасцяў, і ў галаве мroiлі пэўныя планы, але, прыкінуўшы, як тое будзе сустэрэта начальствам і крытыкай, рашыў устрымамацца. Тым болей што і ў партызанскім мінулым бачылася мне ня менш цікавага, можа, найперш сваёй маральнай праблематыкай. Трэба зазначыць, што як за ту, так і за іншую тэму я браўся пасяля ўсіх. Як ужо іншыя напісалі шмат і пра фронт, і пра партызанаў. Каб не замінаць іншым, я стараўся сціпла ісці следам і падбіраў пакінутае»<sup>4</sup>. Альбо: «Я працягваў працеваць у рэдакцыі, але заўважаў, як адносіны да мяне робяцца ўсё болей кіслыя. На пасаду адказнага рэдактара прыехаў новы чалавек, ветэран вайны, былы лётчык Георгій Лысоў. Ён меў са мной гутарку, з якой я зразумеў, што абкам доўга тут мяне не пацерпіць, і Георгій Сыцяпанавіч раіў пісаць трохі ашчадней. «Ну іх да д'ябла, гэтая органы! Іх лепш не чапаць, я ж па сабе ведаю...» Я думаў: хто з нас таго ня ведае? Але ўсе маўчым. Можа, і мне трэба змоўкнунець. Я ўжо гатовы быў змоўкнунець»<sup>5</sup>.

Аднак Быкаў ня змоўкнен. Прыйчыну таго — мабыць, галоўную прыйчыну — ён сам назаве ў 1983 г.: «Перада мной старэнкі, вясеных год здымак, зроблены недзе ў тыле на фарміроўцы, моцна пацёрты за гады ў нагрудным кішані гімнастыкі. На ім чатыры афіцэры, камандзіры рот і ўзводаў, ні аднаму з якіх не пащасціла дажыць да перамогі. Першы з іх вельмі хутка загінуў на Дняпры, апошні быў забіты ў Аўстрыйскіх Альпах 27 красавіка 1945 года. Я ўгляджаўся цяпер у іх маладыя твары і хачу прачытаць у іх скіраваных у аб'ектыў позірках нешта такое, чаго не заўважаў раней, але што павінна адкрыцца сёння, праз шмат часу пасяля іх пагібелі. Гэта дрэнна мне ўдаеца, таму што ва ўсіх чатырох вельмі будзённыя выразы твараў з трошачкі прытоенай гарчынкай ад нялёгкай іх долі, схаванай у сабе трывогі за будучасе. Але ні просьбы, ні жаласыці, ні дакору, і гэта зразумела. У момант фатаграфавання яны жылі агульнымі для ўсіх справамі, штодзённымі клопатамі, і хаяць салдат заўсёды гатовы да самага горшага на вайненне, ён стараеца аб тым ня думаць.

Позіркі загінуўшых могуць нешта выказваць або не выказваць нічога, але мы, тыя, што воляю лёсу выжылі, сталі больш чым удвая старэйшыя і, трэба лічыць, мудрэйшыя за іх, мы абавязаны ўбачыць у іх тое значнае, што так дорага было для іх і ў роўнай меры важна для нас сёння.

Перш за ўсё мы абавязаны разгледзець у іх маўклівую просьбу *памятаць*, не забыць у зьмене год іх імёны і іхня справы, паведаць нашчадкам аб сэнсе іх жыцця і асабліві — іхняй заўчастнай съмерці. Даўно вядома, наколькі зманлівая і недасканалая чалавечая памяць, якую няшчадна размывае час, па крупінках уносячы ў забыццё, спачатку другараднае, менш значнае і яркае, а затым і істотнае. Не зафіксаваная ў дакументах, не асэнсаваная мастацтвам гісторыя і жыццёвыя вопыты людзей вельмі хутка выціскаюцца з памяці чаргою бягучых справаў і падзеяў і назаўсёды трачыцца з духоўнай спадчыны народу. [...]

У колькі б твараў забітых вы ні ўглядаліся, мне здаецца, рэдка ў якім так ці інакш не прачытаеца няможе, як дакор, пытанье да нас, жывых: а вы як? Якія вы цяпер?

<sup>1</sup> Дедков И. Василь Быков: Повесть о человеке, который выстоял. М.: Советский писатель, 1990. С. 26-27.)

Тыя, што ўцалелі і так доўга жывяцё пасъля нашай крывавай вайны? Вялікае мноства адценяй і сэнсу заключаецца ў гэтым нявыказаным пытаньні, і для мяне асабіста яно — саме цяжкае і саме абавязваючае. Пры ўсёй яго няпэўнасці яно саме суровае і катэгарычнае. А што яно ёсьць, гэтае пытаньне, я на толькі адчуваю, але ведаю пэўна: сам на іх месцы звярнуўся б да жывых перш за ўсё менавіта з гэтым пытаньнем. Яно саме істотнае і грунтоўнае з усяго, што можа звязаць мёртвых з жывымі<sup>1</sup>.

«Другая палова 60-х гадоў — адзін з самых складаных перыядоў літаратурнага шляху Васіля Быкава. Ніколі раней у пісьменьніка не было такога разладу з самім сабою, як у гэты час. І з літаратурнай крытыкай таксама. Ён не разумеў крытыку, крытыка — яго. Здаралася, з «крытычнымі заўвагамі» і лістамі выступалі бывалыя людзі, адно імя якіх выключала творчую спрэчку. Гэта не спрыяла працы і шмат чым аbumовіла палемічную завостранасць яго новых твораў.

Васіль Быкаў ведаў адно: яго прафесія — такая ж самаахвярная, як і праца салдата на вайне са злом і несправядлівасцю, і мужна працягваў сваю нялёгкую справу.

Нішто не дaeцца так цяжка, як чорны хлеб праўды. Але ж нішто і ня цэніцца так высока, як самаахвярная, мужная праўда»<sup>2</sup>.

У лістападзе 1968 г. Быкаў піша Ларысе Геніюш: «Што рабіць, цяжка жыць на гэтым съвеце, асабліва калі звязаўшася з гэтай праклятай літаратурай. Нікому яна ў Расіі не ўпрыгожвала жыцьця, а многім і стала прычынай іх дачаснага зыходу «в мир інші». Што ж датычыць мяне, дык талент мой ня бог ведае які, я сам выдатна разумею гэта, але проста ня хочацца хлусіць, ашукваць людзей дзеля адной толькі асабістай выгоды, як гэта робяць скроў. Многага мне ад жыцьця ня трэба, а ў літаратуры хацелася б сказаць пяток нясказаных слоў праўды і — годзе. Астатнія хай скажуць іншыя.

Дарагая Ларыса Антонаўна! Я ніколі не сумняваўся ў Вашае шчырасці і беззаганнасці ў дачыненьні да Беларусі, памятаю ўсе нашы гутаркі і вельмі перажываю за тыя несправядлівасці, якія Вы пазналі ў жыцьці. Але што можна зрабіць у такі час? Адно — трываць і спадзявацца. Лёс, як звычайна, бывае кручаны, ніхто з нас ня ведае, што кожнаму наканована ў жыцьці, але важна, каб яно было пражыта па праўдзе, сумленна перед сабою, як і перад Богам. У гэтым, мабыць, і ўвесь яго сэнс. Просты, але дужа трудны»<sup>3</sup>.

Барыс Клейн, узгадваючы сябра і той час, напіша: «На што ён разылічваў? Якая будучыня чакала яго і нас? Мы былі, як гаворыцца, у росквіце сілаў, і жыцьцё натхняла нас ня менш, чым астатніх. Здавалася б, трэба карыстацца ўсімі яго дабротамі. Як гэта і рабілі ўсе. Аднак не атрымлівалася — без душэўнага спакою, які пакінуў нас.

Ня бачачы прычынаў для аптымістычных прагнозаў, Васіль, аднак, быў перапоўнены рашучасцю: рабіць тое, што можна. І атрымлівалася ж галоўнае: яго друкавалі. За некалькі гадоў ён з правінцыйнага літаратара стаў пісьменьнікам з сусветным імем. У ягонім таленіце не сумніваліся нават самыя ваяўнічыя крытыкі<sup>4</sup>.

Пазней крытыка ўсё расставіць па сваіх месцах — так, напрыклад, Iгар Дзядкоў напіша: «...некоторые критики [...] старательно доказывали, что младшему командиру, а тем более солдату, окопникам, не дано видеть и понимать больше того, что охватывает их глаз. И потому от них мог ускользнуть и дальновидный расчет старшего начальника, и смысл предстоящей атаки, и тогда они невольно чувствовали себя статистами, исполняющими какой-то неясный им, безрассудный маневр. В итоге картина боя перенасыщалась мрачными красками, от нее веяло пессимизмом.

Логика такого рода кажется неоспоримой, но, к счастью, — недолго.

Что мог увидеть и понять в людях и событиях какой-нибудь лейтенант, которому

и до тридцати было еще далеко? Ему ли взять в толк всю совокупность действующих на фронте факторов, ему ли достичь необходимой полноты правды и объективности в своих позднейших художественных свидетельствах о войне? Его герой рисковал оказаться простым двойником автора, не видявшим ничего дальше своей траншеи, своей «пяди земли».

Нет, что ни говорите, настаивали иные, а личный окопный опыт мал и узок. На его основе не создать ничего подлинно значительного. Он должен быть восполнен широким кругозором и высоким оглядом всего пространства войны.

Но вспоминается, что 27-летний артиллерийский подпоручик Л. Толстой имел дерзость подать по начальству в разгар Крымской войны проект о переформировании артиллерийских батарей, а затем и о реорганизации всей армии в целом, а сверх того написал знаменитые впоследствии «Севастопольские рассказы» — и, значит, увидел, понял, разобрался, что к чему. Правда, то был гениальный Толстой, хотя его гениальность не была тогда столь очевидной, как сегодня.

Почему бы не предположить, что бывший солдат или бывший взводный взялись за перо потому, что наилучшим образом знали всё, из чего состояла *их* война, которая была войной в самой полной и беспощадной мере. Им было невдомек, что кому-то их знание войны покажется недостаточным, они-то были уверены, что узнали войну сполна<sup>1</sup>.

(*Працяг будзе.*)

